

*11.9.2016*  
*18-16*

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU  
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

STUDIA  
WSCHODNIOŚLÓWIAŃSKIE

TOM 10

РЕПОЗИТОРИЙ БІБЛІОТЕКИ

BIAŁYSTOK 2010

*Filologia wschodnio-  
 Słowiańska  
 Instytut Filologiczny  
 Uniwersytet w Białymstoku*

Наталля Чайка  
Мінск

Рэалізацыя катэгорыі тэмпаральнасці ў канструкцыях  
з эліпсісам дзеяслова

Пытанне пра рэалізацыю прэдыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкцыях надзвычай важнае і актual'нае ў сучасным сінтаксісе. Гэта абумоўлена тым фактам, што з канамернасці функцыянавання эліптычных канструкцый цесна звязаны з проблемай рэалізацыі імі прэдыкатыўнасці (у прывіднасці тэмпаральнасці). Перадача пэўнага паведамлення з'яўляецца асноўнай умовай функцыянавання эліптычных канструкцый у гэтым. Эліптычныя сказы выступаюць як адзінкі, што складаюць агульную поўную, і пры гэтым рэалізујуць граматычныя катэгорыі мацяльнасці і тэмпаральнасці. Аднак асаблівасці структурнай арганізацыі сінтаксічнай адзінкі не дазваляюць выражанаць значэнне тыповымі сродкамі (дзеяслоўным спосабам), таму ўмовы рэалізацыі тэмпаральнасці ў эліптычных сказах патрабуюць дэталёвага вывучэння.

Сказаное вышэй і абумоўлівае *мэту* даследавання – выявіць сродкі выразкі прэдыкатыўнасці (катэгорыі тэмпаральнасці) у эліптычных канструкцыях, прааналізаваць унутраныя заканамернасці рэалізацыі катэгорый тэмпаральнасці, а таксама сінтаксічныя ўмовы, пры якіх называюцца канструкцыі свабодна функцыянуюць. *Аб'ектам* даследавання выступаюць умовы рэалізацыі катэгорыі тэмпаральнасці ў эліптычных канструкцыях, *прадметам* даследавання – сродкі выражэння катэгорый тэмпаральнасці ў эліптычных канструкцыях.

Агульныя метадалагічныя прынцыпы абумоўліваюць выбар методаў даследавання. Асноўным метадам даследавання выступае *анісація*, які дазваляе выявіць найбольш істотныя ўласцівасці аб'екта,

сінтэзаўцаць падобныя і паўтаральныя з'явы ў адну катэгорыю, даць адпаведную інтэрпретацыю моўнай з'явы і размеркаваць сукунасць моўных фактаў адносна адзін аднаго на аснове пэўных прыкмет (класіфікаваць паказчыкі катэгорыі тэмпаральнасці на аснове прыналежнасці да таго ці іншага сінтаксічнага ўзроўню). У якасці дапаможных пры даследаванні выкарыстоўваліся элементы іншых метадаў. *Канструктыўныя* метады і прыёмы ўжываліся для найбольш поўнага выяўлення лынамічных законаў пабудовы мадыфікальных сінтаксічных канструкцый (эліпсіс) і для вызначэння форм і ўмоў рэалізацыі універсальных заканамернасцей (предыкатыўных катэгорый) у беларускай мове (рознаўцёрневая паказчыкі катэгорыі тэмпаральнасці ў эліптычных канструкціях). *Метад кампанентнага аналізу* прыменяўся для вызначэння правіл семантычнай спалучальнасці кампанентаў сінтаксічнай адзінкі, для выяўлення сродкаў кампенсацыі сінтаксічнага эліпсіса – паказчыкаў граматычных катэгорый у канструкціях з эліпсісам дзеяслова, што адкрывае перспектывы для вывучэння заканамернасцей функцыянавання эліптычных канструкцый.

Пытанне пра спосабы рэалізацыі предыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкціях вывучаўся пераважна ў межах *функцыянальнай сінтаксічнай школы*. Неабходна адзначыць, што са станаўленнем названай школы пачаўся якасна новы этап у развіцці сінтаксічнай науки. Аб'ектам вывучэння большасці даследчыкаў [А. П. Скавароднікаў<sup>1</sup>, А. А. Чувакіна<sup>2</sup>, В. Мюллера<sup>3</sup> і інш.] былі функцыі сінтаксічных адзінак, заканамернасці іх функцыянавання, моўныя адзінкі розных узроўняў, аб'яднаныя адзінствам семантычнай функцыі, у адрозненіі ад папярэдніх школ, дзе сказ разглядаўся як лагічнае сужжэнне ці псеіхалагічнае ўяўленне або аналізавалася толькі структура сказа. Адкрыліся новыя перспектывы для шматаспектнага фундаментальнага даследавання найбольш складаных сінтаксічных з'яў, да якіх адносяцца *эліпсіс, збыткоўнасць, рэдукцыя, трансфармацыя, імплікацыя, эксплікацыя* і інш. Асноўным метадам лагічным прыёмам функцыянальнага сінтаксісу выступае апісанне сінтаксічных з'яў ад іх функцыі да

<sup>1</sup> А. П. Сковородников, *Эллипсис как стилистическое явление русского литературного языка: пособие для спецкурса*, Красноярск 1978, с. 95.

<sup>2</sup> А. А. Чувакін, *О разграничении внешне стходных двухсоставных и односоставных предложений*, [В:] *Вопросы синтаксиса русского языка*, Барнаул, 1975, с. 65–74.

<sup>3</sup> W. Müller, *Die real existierenden grammatischen Ellipsen und die Norm: eine Bestandsaufnahme*, *Sprachwissenschaft*, 1990, s. 241–366.

сродкаў, пры гэтым выразна акрэсліваецца кірунак на раскрыццё заканамернасцей узаемадзеяння сінтаксічных, лексічных і контэкстуальных сродкаў пры функцыянаванні моўных адзінак.

Найболей важным для функцыянальнай граматыкі было пытанне пра *структурную дастатковасць* сказаў з сінтаксічным нулём і эліпсісам. Было заўважана, што адсутнасць структурнага кампанента не ўплывае ні на змест, ні на рэалізацыю предыкатыўных катэгорый у эліптычнай канструкцыі: названыя сказы поўнасцю выконваюць камунікатыўную функцыю, прычым дзеянне, названае эліпсованым дзеясловам, успрымаецца ў пэўным часава-мадальном плане. І таму падыход да праблемы быў адпаведным: сінтаксічныя адзінкі аналізаваліся толькі з улікам ступені іх камунікатыўнай значымасці. Даследчыкам М. Макшэйн быў дакладна акрэслены крытэрыі непаўната: “Папярэдні разгляд праблемы няпоўных сказаў дазваляе зрабіць выснову пра немагчымасць адшукаць адзіны крытэрый падзелу сказаў на поўныя і няпоўныя. Сэнсавая паўната, паўната перадачы зместу паведамленія, паўната перадачы предыкатыўных катэгорый – паняцце адноснае, якое мае некалькі ступеняў. Усташаўнне гэтай паўната выводзіць за межы граматыкі ... і прыгрэзіць да ігнаравання або неадацэнкі структурна-граматычных тыпаў сказаў”<sup>4</sup>. Як бачна, М. Макшэйн прытрымліваецца меркавання, што толькі выходзячы з разгляду сацыяльных функцый мовы – яе граматычных функцый, толькі выходзячы з уліку задач і ўмоў мовных зносін, можна вырашыць пытанне аб той ці іншай ступені неглубаты сказа, дастатковасці яго фармальна-граматычнага складу і спосабаў выражэння предыкатыўнасці. Выходзячы з такіх пазіцый, і іншыя даследчыкі گрунтоўна і наслідоўна распрацавалі праблему рэалізацыі предыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкціях. Сінтаксічная мадальнасць і тэмпаральнасць не выражасцца<sup>5</sup> толькі ў адносна рэдкіх і нетыповых для моўных зносін сінтаксічных структурах, у якіх адлюстроўваецца недыферэнцыраваная туха, што не аформілася ў звязаныя адзін з адным слоўнікі вобразы. О. А. Шпак лічыць, што “адсутнасць тыповых сродкаў выражэння предыкатыўных катэгорий у эліптычных канструкціях абумоўлены не трансфармацыямі або структурнымі харак-

<sup>4</sup> M. McShane, *Verbal ellipsis in Russian, Polish and Czech*, „Slavic & East Europ” 2000, № 2, p. 200.

<sup>5</sup> J. Jaworski, *Ellipsa jako środek stylistyczno-składniowy w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku*, „Filologia Polska” 2007, t. 3, s. 32–33.

тарыстыкамі, а функцыянальной накіраванасцю сказа”<sup>6</sup>. Даследчык прапануе пры аналізе спосабаў выражэння сінтаксічнай мадальнасці ўлічваць узаемаабумоўленасць і ўзаемадзеянне моўных адзінак розных узроўняў.

Асноўныя палажэнні тэорыі эліпсіса І. Яворскага, О. А. Шнака, М. Макшайн з'явіліся базай для далейшай распрацоўкі гэтай праблемы іншымі даследчыкамі [M. Dicken<sup>7</sup>, P. Elbourne<sup>8</sup>, L. Frazier<sup>9</sup>, R. Gergel<sup>10</sup>]. П. Элборн лічыць, што адсутнасць дзеяслова ў сказах тышу *Я – домой; Ты его – шашкой* з'яўляецца нормай, а граматычны і прэдыкатыўныя катэгорыі выражаютца пры дапамозе ўнутрысінтагматычных сродкаў. “Эліптычныя сказы маюць замкнённую структуру, сінтаксічныя сувязі яго членаў не выходзяць за межы сказа. Таму эліптычныя скозы не могуць быць прызнаны няпоўнымі ні ў фармальнym, ні ў сэнсавым плане, ні ў плане выражэння прэдыкатыўных катэгорый”<sup>11</sup>.

Справяджэнне, што пропуск дзеяслова ў сказе з'яўляецца апраўданым, калі гэта абумоўлена камунікатыўнымі мэтамі ці стылістычнымі функцыямі, з'яўляецца правамерным. А вось выснова аб tym, што сэнс эліптычнай канструкцыі не залежыць ад контэксту, з'яўляецца спрэчнай. Існуе шмат прыкладаў, калі скозы з рознай семантыкай супадаюць у сваіх эліптычных варыянтах і становяцца аманімічнымі.

*Міколка – доўга ў бок вёскі.*

*Пакуль не стамійся*  
(К. Чорны)

*Аднак нічога не ўбачыў*  
(В. Быкаў)

<sup>6</sup> О. А. Шнак, *Слівідноцення нуля, эліпса і репрезентациі у сінтаксічному працесі суміщення*, „Вісн. Львів. політэхн. ін-та” 1990, № 249: Мова та стиль зарубіжнай літературы, с. 42.

<sup>7</sup> M. Dicken, *Pseudoclefts and ellipsis*, „*Studia Linguistica: a J. of General Linguistics*” 2000, Vol. 54, № 1, p. 41.

<sup>8</sup> P. Elbourne, *The semantics of ellipsis*, „*Interdisciplinary studies on information structure*” 2005, Vol. 3, p. 63–109.

<sup>9</sup> L. Frazier, *Focus and VP ellipsis*, „*Language a. Speech*” 2007, Vol. 50, № 1, p. 1–21.

<sup>10</sup> R. Gergel, *Modality and ellipsis: diachronic and synchronic evidence*, New York 2009, 299 p.

<sup>11</sup> P. Elbourne, *The semantics of ellipsis*, „*Interdisciplinary studies on information structure*” 2005, Vol. 3, p. 75.

Аспект прэдыкатыўна-функцыянальной варыятыўнасці закранаюць у сваіх працах і іншыя даследчыкі [L. Bednarczuk<sup>12</sup>, K. Carlson<sup>13</sup>, Д. Р. Фатхулава<sup>14</sup>]. На першы план выносіцца пытанне функцыянальнага вар’іравання выражэння прэдыкатыўных катэгорый у сінтаксічных адзінках. Робіцца акцэнт на розных аспектах праблемы рэалізацыі прэдыкатыўных катэгорый у сінтаксічных канструкцыях, у прыватнасці на праблеме ўзаемаабумоўленасці функцыі і формы [L. Jose<sup>15</sup>, J. Ginzburg<sup>16</sup>, Е. И. Шендель<sup>17</sup>, Т. В. Шмелёва<sup>18</sup>]. Даследчыкі адносяць поўны і адпаведны эліптычны скоз да сінанімічных і ўзаемазамяняемых канструкций як у семантычным плане, так і ў плане рэалізацыі граматычных катэгорый: “Магчымасць замены сінтаксічна падобных канструкций залежыць ад колькасці існуючых агульных прыкмет паміж канструкцыямі, што супастаўляюцца. Чым больш падобных прыкмет, тым лягчэй даказаць сінанімічнасць іх семантыкі, а таксама спосабаў і сродкаў выражэння мадальнасці і тэмпаральнасці”<sup>19</sup>. Вучоны цесна звязвае праблему функцыяновання эліптычных скозаў з метадам трансфармацыі прэдыкатыўных катэгорый у адзінкі іншых узроўняў. Л. Йозе лічыць, што ўсе сінтаксічныя трансфармацыі (дзеяслоўны спосаб выражэння прэдыкатыўных катэгорый недзеяслоўны) заўсёды матываваны ў функцыянованым плане і не заўсёды матываваны фармальнym практыкамі. Функцыянальная матывападобнасць ў камунікатыўным праграме абумоўлівае ўсе фармальныя і функцыянальныя змены сінтаксічнага перадку.

Відавочна, што тут маецца аналіз моўных з'яў па іерархіі ад функцыі да формы: аўтары апраўдаюць выражэнне прэдыкатыўных

<sup>12</sup> L. Bednarczuk, *Eksysta a spojność tekstu*, [у:] *Składnia, stylistyka, struktura tekstu*, Rzeszów 2002, s. 42–47.

<sup>13</sup> K. Carlson, *Pragmatics and prosody in the processing of ellipsis sentences*, New York; London, 2002, 221 p.

<sup>14</sup> Д. Р. Фатхулава, *Роль эллиптических конструкций в семантико-сінтаксической ортографии и делового диалога: (на материале французского и русского языков)*: автореф. дис. канд. филол. наук, Уфа 2008, с. 22.

<sup>15</sup> L. Jose, *Marcher trois heures vs marcher pendant trois heures, peut-on marcher sans ellipsis?*, „Bull. de la Soc. Linguistique de Paris” 2001, Vol. 96, № 1, p. 207–226.

<sup>16</sup> J. Ginzburg, *Clarification, ellipsis, and the nature of contextual updates in dialogue*, „*Linguistics a. Philosophy*” 2004, Vol. 27, № 4, p. 297–365.

<sup>17</sup> Е. И. Шендель, *Имплицитность в грамматике*, [в:] *Проблемы синтаксической семантики*, Москва 1976, с. 72–141.

<sup>18</sup> Т. В. Шмелёва, *Функциональный подтод и языковые единицы: Функциональный анализ значимых единиц русского языка*, Новокузнецк 1992, с. 3–5.

<sup>19</sup> L. Jose, *Marcher trois heures vs marcher pendant trois heures, peut-on marcher sans ellipsis?*, „Bull. de la Soc. Linguistique de Paris” 2001, Vol. 96, № 1, p. 215.

катэгорый недзеялоўным спосабам і лічапь падобныя сінтаксічныя аперацыі функцыянальна неабходнымі ў мадыфікацыях сінтаксічных адзінак (у эліптычных у прыватнасці). Канцэптуальная аснова названага даследавання прыярытэт функцыі над формай. Пры вызначэнні граматычных катэгорый у падобных канструкцыях неабходна браць пад увагу фактар функцыянальнай дастатковасці канструкцыі з эліпсісам дзеяслова. Прэдыкатыўная катэгорый ў падобных канструкцыях часта выражаюцца пазасказавымі сродкамі. Назіранні паказваюць, што сказы з эліпсісам дзеялоўнага выказніка маюць кантекстуальную абумоўленасць, якая закранае не толькі семантычны, але і часава-мадальны план сказа.

Якасна новы падыход да праблемы эліпсіса назіраецца ў працах Т. У. Шмялёвой. “Граматыка, – на думку даследчыцы, – каб быць дастаткова адэватнай аналізуемай з’яве, павінна ўлічваць функцыі сваіх адзінак у значна большай ступені, чым гэта рабілася раней. Функцыя павінна быць унутранай асновай граматычнай тэорыі”<sup>20</sup>. І, адпаведна, асноўным метадалагічным прыёмам Т. У. Шмялёвой пры даследаванні эліптычных сказаў быў плях ад функцыі да сродкаў. У працах назіраецца тэндэнцыя да выяўлення марфалагічных і сінтаксічных умоў рэалізацыі семантыкі і прэдыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкцыях у розных камунікатыўных сітуацыях. Трактоўка праблемы эліпсіса і рэалізацыі ў названых канструкцыях семантычных і граматычных катэгорый “залежыць ад рагшэння асноўных праблем сінтаксічнай тэорыі”<sup>21</sup>. У эліптычнай канструкцыі, паводле меркавання Т. У. Шмялёвой, адсутнічаюць неабходныя структурныя кампаненты, аднак названая сінтаксічна адзінка харектарызуецца граматычнай і семантычнай завершанасцю.

Антрапантрычныя асновы тэорыі эліпсіса прадугледжваюць і адпаведную трактоўку названай з’явы. “Структура сказа, насуперак вербацэнтрычным канцэнтам, вызначаеца не толькі прэдыкатам, і тым больш не дзеясловам з яго граматычнымі катэгорыямі, а ўзаемадзеяннем кампанентаў, а гэта надае сказу прэдыкатыўныя харектары”. Відавочна, што даследчык указывае на вядучую ролю прэдыкатыўных

<sup>20</sup> Т. В. Шмелева, *Функциональный подход и языковые единицы (вступительные замечания)*, [в:] *Функциональный анализ значимых единиц русского языка*, Новокузнецк 1992, с. 3.

<sup>21</sup> Тамсама, с. 4.

<sup>22</sup> J. Merchant, *Fragments and ellipsis*, „Linguistics Philosophy” 2004, Vol. 27, № 6, p. 661–738.

і залежных аб'ектна-суб'ектных кампанентаў у камунікатыўнай арганізацыі сказа, а мадэлі простага сказа харектарызуе па наступных прыкметах: па адлюстраванні рэчаіснасці, граматычнай упарадкаванасці і экспрэсіўнай маркіраванасці.

Некаторыя вучоныя А. I. Шенделльс<sup>23</sup>, K. Carlson<sup>24</sup>, S. Chung<sup>25</sup>, A. Cogg<sup>26</sup>, – кваліфікуюць эліптычныя канструкцыі як структурна і семантычна поўныя. У якасці асноўнага аргумента прыводзіцца падажэнне, што дзеялоўнасць не з’яўляецца універсальнай уласцівасцю любога сказа. З’яўленне дзеялоўнай формы ў граматычных мадыфікацыях бездзеялоўнай мадэлі не надае сказу дзеялоўнасці, паколькі роля дзеяслова тут застаецца не арганізуючай, а дапаможнай. “Бездзеялоўнай сказы харектэрны для сінтаксічнай будовы рускай мовы, як і дзеялоўнага”<sup>27</sup>. Так, нельга не пагадзіцца з тым, што дзеялоўнасць не з’яўляецца універсальнай уласцівасцю любога сказа, але пры ўмове, што прэдыкатыўнасць въражана іншымі, нездзеялоўнімі, сродкамі. Даследчыкі [J. Hargrae<sup>28</sup>, U. Juzwa<sup>29</sup>, A. Kehler<sup>30</sup>, W. Lechner<sup>31</sup>] увогуле адмаўляюць неабходнасць рэалізацыі прэдыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкцыях. Яны лічачь, што дзеялоўнай і бездзеялоўнай мадыфікацыі сказаў як у германскіх, так і славянскіх мовах з’яўляюцца самастойнымі і абсалютна незалежнымі адной. Члены группы выкладчіка ў складзе тышу *Дзяўчынка у школу* кваліфікуюцца як свабоднія словаформы, якія не залежаць ад дзеяслова. Так словаформа *у школу*, па думку даследчыкаў, з’яўляецца транспаніраваным прэдыкатам і саму выступае носьбітам не толькі

<sup>23</sup> Е. И. Шенделльс, *Имплицитность в грамматике*, [в:] *Проблемы синтаксической семантики*, Москва 1976, с. 72–141.

<sup>24</sup> K. Carlson, *Paleivism and prosody in the processing of ellipsis sentences*, New York; London 2002, 227 p.

<sup>25</sup> S. Chung, *Syntax and logical form*, „Natural Language Semantics”, 1995, Vol. 3, № 3, p. 239–282.

<sup>26</sup> A. Cogg, *Ellipsen: Untersuchungen zu Elliptizität und elliptischen Sprachgebrauch*, Saarbrücken 2008, 102 s.

<sup>27</sup> Е. И. Шенделльс, *Имплицитность в грамматике*, [в:] *Проблемы синтаксической семантики*, Москва 1976, с. 79.

<sup>28</sup> J. Hargrave, *Sur l’omission du verbe et sa recuperabilité en français*, „Actes du 9e Congrès des romanistes scandinaves”, Helsinki 1986, p. 135–146.

<sup>29</sup> U. Juzwa, *The inflection of ellipsis and its antecedent – the minimalist account*, „Linguae Mundi”, London 2005, № 2, s. 69–76.

<sup>30</sup> A. Kehler, *Anaphoric dependencies in ellipsis*, „Computational Linguistics” 1997, Vol. 23, № 3, p. 457–466.

<sup>31</sup> W. Lechner, *Ellipsis in comparatives*, Berlin 2004, 285 p.

предыкатыўнай семантыкі, а і предыкатыўных катэгорый. Падобныя сказы некаторыя вучоныя кваліфікуюць як першасную мадэль у парадыгме фазісных мадыфікацый<sup>32</sup>. Напрыклад: *Дзяўчынка – у школу* – першая фаза, *Дзяўчынка ў школе* – другая фаза. Сінтаксемы *ў школе*, *у школу* кваліфікуюцца як транснаніраваныя предыкаты. Увод дзеяслова ў эліптычны сказ “не ўносіць ніякай інфармацыі, не мяняе нічога ў характары структурна-семантычных адносін, ён толькі падтрымлівае тое, што выражана і без яго предыкатыўным спалучэннем імснных словаформ”<sup>33</sup>. І разам з тым эліптычнаму сказу надаецца значэнне перамяшчэння, руху. Узнікае пытанненне: на якіх падставах даследчык надае сказу працэсуальнае значэнне пры адсутнасці дзеяслова? Калі дзеяслоў не ўносіць новай інфармацыі, не змяняе характар сэнсавых адносін, а толькі вербальна падтрымлівае тое, што выражана і без яго, то гэта значыць, што бездзеяслоўны сказ не адразніваецца ад дзеяслоўнага ні ў структурным плане, ні ў плане зместу, а толькі ў плане выражэння. Гэтым вучоны хачеў даказаць, што эліптычныя сказы маюць сваю, бездзеяслоўную, мадэль, а доказаў алваротнас. Эліптычныя сказы дастаткова інфарматыўныя таму, што мы ведаем поўную мадэль. Поўная мадэль з'яўляецца базай для ўтварэння ў маўленні мноства мадыфікацый, большасць з якіх сталі тыповымі адзінкамі і свабодна ўжываюцца ў мове. Эліптычны сказ, як правіла, замацоўваецца за пэўнай моўнай сітуацыяй, якая паўтараецца, і гэта дазваляе яму быць функцыянальна дастатковым. Але было бы неправільным лічыць подобныя сказы граматычна поўнымі. У маўленні ўвесь час ствараюцца новыя мадыфікацыі сказаў. Калі кожную з іх лічыць “нормай”, то апісаць такія “норматыўныя” з’явы не здолела бі адна граматыка: колькасць канструкцый была б бясконцай. Да таго ж у эліптычных сказах выразна праяўляецца сінтаксічная мадальнасць і тэмпаральнасць, якія сведчаць пра дзеяслоўныя характар апушчанага предыкаты. Тому эліптычнаму сказу, як і іншым сінтаксічным адзінкам, уласціва предыкатыўнай. Адсутнасць дзеяслова ў эліптычных сказах не дазваляе рэалізаваць предыкатыўнай тыповымі сродкамі. Паколькі сінтаксічныя катэгорыі мадальнасці і тэмпаральнасці знаходзяцца сваё выражэнне ў граматычных катэгорыях ладу і часу, то рэалізуюцца яны традыцыйна ў дзеяслоўнай словаформе. Спецыфічна сінтаксічная арганізацыя эліптычных канструкцый патра-

<sup>32</sup> Тамсама.

<sup>33</sup> W. Lechner, *Ellipsis in comparatives*, Berlin 2004, p. 180.

буе недзеяслоўных паказчыкаў предыкатыўнасці. Паказчыкі мадальнасці і тэмпаральнасці ўказваюць на адносіны паведамлення, выражанага эліптычнай канструкцыяй, да рэчаіснасці ў аспекте реальнасць ірэальнасць або ў плане пэўнага часу. Предыкатыўнасць выражает апэнку рэчаіснасці і з'яўляецца неабходнай умовай функцыянавання любога сказа. Таму важнае значэнне мае выяўленне способаў і сродкаў выражэння предыкатыўных катэгорый у эліптычных канструкціях.

Поўныя сінтаксічныя канструкцыі маюць увесце неабходны арсенал для рэалізацыі тэмпаральнасці – тыповыя сродкі выражэння значэння часу. Пропуск дзеяслова ў эліптычных канструкціях патрабуе прыцягнення іншых нетыповых – сродкаў выражэння тэмпаральнасці – тэмпаральных паказчыкаў, якія рэалізуюць часавыя адносіны ў канструкціях. Паказчыкі тэмпаральнасці могуць выражаша самымі рознымі сродкамі. Аднак найболып распаўсюджаныя ўнутрысітагматычныя, да якіх можна аднесці *акалічнасці часу*: яны ўказваюць на значэнне часу эліпсанага дзеяслова. Спэцыфікай такой формы выражэння часавых адносін з'яўляецца мэтафорація значэння *цяперашняга часу* значэннем акалічнасці: *Вас тъ саскочыў з ганка і на момант стаў, думаючы, дзе ісці вілічай ці гумнамі. У іншыя дні хадзіць паўз гумны, сёння прыпазнічся, пакуль завёў каня на ўзболатак, – можна ісці і вуліцу. Та вуліцы цяпер – нікога* (І. Мележ). Паказчык значэння акалічнасці часу *цяпер* указвае на супадzenie моманту гутаркі і дзеяння.

Неабходна адзначыць, што зе змічача часта ў якасці паказчыка значэння часу выкарыстоўваецца наступныя акалічнасці: *сёння*: – Ты што – і сёння на работе? Ад уду нават не прасіў? – Грэх пры такой гуляць пагодзе: Хоч да падні – а пакасіў (Н. Гілевіч), *цяпер*: Праз тыдзень будзем тут! А цяпер мы – па хатах (А. Макаёнак); *Сапсавай дзяўчыне жыціе, а цяпер – соль на рану* (А. Дзяляндзік). Для рэалізацыі значэння ў цяперашняга часу колькасць сродкаў абмежаваная – гэта пераражана акалічнасці са значэннем часу: іншымі сродкамі называе значэнне выражанца не можа. Відавочна, што значэнне цяперашняга часу ў эліптычных сказах можа выражаетца пераважна лексічна.

*Сінаксічны паралелізм* таксама часта выступае ў якасці паказчыка значэння цяперашняга часу ў канструкціях з эліпсісам дзеяслова. Паралелізм, які рэалізуецца ў аднародных членах, адзін з якіх апушчаны, прадстаўлены вялікай колькасцю канструкцый у мове мастацкай літаратуры. Паколькі дзеясловы цяперашняга часу не маюць граматычных сродкаў выражэння, то значэнне часу эліпсанага дзеяслова можна вызначыць толькі па форме матэрыйальна выражанага адна-

роднага выказніка або па форме выказніка ў аднатыпнай эліптычнаму сказу частцы. Паралелізм аднародных членаў дазваляе паказаць часавы план дзеяння, названага эліпсаным дзеясловам. У канструкцыі *Вечар. Сонца на заходзе. // Гоніць Федзя статак свой. // Праганяе да аборы і адразу - да сяброву* (П. Броўка) эліпсаны дзеяслоў мес форму цяперашняга часу па аналогі з матэрыяльна выражаным. Аднак што датычысь семантыкі, то тут мы можам канстатаўваць паслядоўнасць падзей, названых матэрыяльна выражаным і эліпсаным дзеясловамі. Прывчым своеасаблівай з'яўлецца будова гэтай канструкцыі. На эліпсіс дзеяслова тут накладваецца пропуск дзеяніка. Таму сказ з'яўлецца адначасова і кантэкстуальна няпоўным і эліптычным.

Значэнне цяперашняга часу ў сказах з эліпсісам дзеяслова можа рэалізавацца і ў складаных сінтаксічных канструкцыях, адна частка якой змяшчае эліпсіс дзеяслова. Пры гэтым часткі знаходзяцца ў адносінах сінтаксічнага паралелізму, і часавае значэнне эліптычнай часткі праецыруеца на часавас значэнне поўнай: *З больніцы ўсе ад'язджаютъ дамоў, // А Лена - на працу ў суседні калгас* (П. Броўка); *Злятае бэз духмянны ў сны, // А і ў дні апошнія - сняжынкі* (Р. Баравікова).

Сінтаксічны паралелізм выступае ў якасці паказчыкі і ў структуры складанага сінтаксічнага цэлага. У такім выпадку часавае значэнне эліптычнай канструкцыі праецыруеца на часавае значэнне поўнай: *Дык колькі яны працуяць. У зямлі - з раніцы да вечара. Як чэрві. Вунь цяпліцы, парнікі... Нутрый разводзяць - і на базар* (А. Дзялендзік). У такіх выпадках першы, поўны, сказ задае значэнне часу ўсім наступным эліптычным сказам. Пры гэтым акалічнасці *спачатку, адтоль* указаюць на паслядоўнасць падзей, што ажыццяўляюцца ў эліптычных канструкцыях: *Спачатку ідуць у салдаты. А адтоль - у горад* (А. Макаёнак). На ўзору складанага сінтаксічнага цэлага рэалізацыя тэмпаральнасці можа падразуміваць наяўнасць дзеяслова ў форме цяперашняга часу ў папярэднім сказе. У наступных сказах дзеянне, названае эліпсаным дзеясловам, успрымасцца ў значенні цяперашняга часу: *Здалося, толькі задрамаў, як чую - бяда. У расчыненых дзвярах - дзед: "Божухна, немцы!" У лазні цёмна, але аженца ўжо святле... Ранак* (В. Быкаў).

Паказчыкамі значэння цяперашняга часу могуць выступаць і дэтэрмінаваныя акалічнасці ў эліптычных сказах з семантыкай статальнай лакалізацыі. Названыя акалічнасці ўказаюць на тое, што аб'ект знаходзіцца на гэтым месцы пастаянна, нязменна: *За гародамі гэтай вёскі - шырокі, нізкі луг* (Я. Брыль); *За лугам - вялікі ўзгоркі...* (П. Пестрак). Безадносна да кантэксту такія сказы заўсёды маюць зна-

чэнне цяперашняга часу. Значэнне будучага ці прошлага часу ў аналізуемых сказах прадугледжвае ававязковасць ўжыванне дзеяслова *быць* у неабходнай тэмпаральнай мадыфікацыі: *За возерам была вёска / За возерам - вёска / За возерам будзе вёска*. Значэнне будучага ці прошлагага часу ў падобных сказах можа быць выражанае кантэкстуальна няпоўнай канструкцыяй: *За лесам было поле. За полем - сады* (І. Мележ); *За ракой будзе горад. У горадзе - школы, садкі, жылья дамы* (Чырвоная змена).

Паказчыкам значэння цяперашняга часу можа быць і агульны часавы план складанага сказа. У канструкцыі *Правядзіце здзіўленым поглядам: // Снегавік з жалейкай - ля варот* (Р. Баравікова) форма загаднага ладу першай часткі ўказвае на пастаяннасці працяглай дзеянне, выражанае эліпсаным дзеясловам. А пастаяннае дзеянне мае значэнне цяперашняга часу. Канструкцыя *Ці не Страфан, каб не змыліца, // Прыишоў з камінам на пагост?* // Вячорка ўздрыгнуў: // На сцяжынцы - // Стары з кійком. // Валентын Драсд! (Н. Гілевіч) мае значэнне цяперашняга часу пры форме працяглай. Частка, у якой эліпсуецца дзеяслоў, указвае на наяўнасць гэўна і аб'екта ў дадзены момант.

Значэнне цяперашняга часу эліпсаны га дзеяслова можа рэалізацца і пры дапамозе экспліцітнай выражаных аднародных членаў: *Значыць, я - да камандзіравай членікі і ўжо на прыступках чую: размова сур'ёзная* (В. Быкаў). Прывчым пазіцыя экспліцітнай выражанага аднароднага выказніка, як фіксаваная: ён можа размяшчацца і ў пачатку сказа.

Паказчыкамі значэння ў часу могуць выступаць і розныя акалічнасці са значэннем пастаяннага нязменага дзеяння: *Не з ранку ў дзень, // А з году ў год* // *Угору! Неадступна* (Т. Бондар). На пастаянны, нязменны хактгар дзеяння могуць указаць і акалічнасці, якія наўтараюцца ісцялькі разоў, ствараючы неабходны часавы фон: *А цераз год іе сіла і брата - // Яго найлюбага з братоў. // Была такой жахаўца страта ... // Што злёг, вярнуўшыся з кладоў. // I зноўку сон. I зноў - пакутны. // I зноў - не раз сасніў, не два... // Ставок за зёзай чёплы, мутны, // I ў ім - шчаслівая дзяцства* (Н. Гілевіч).

Неабходна адзначыць выпадкі, калі вершаваная страфа ўключасць толькі эліптычныя сказы. У такіх сказах тэмпаральны фон стварае любы паказчык значэння тэмпаральнасці першай эліптычнай канструкцыі. Значэнне тэмпаральнасці ў астатніх канструкцыях рэалізуецца на аснове часавага фону першага сказа пры дапамозе сінтаксічнага паралелізму: *А думы ў горы // Зноў і зноў. // I раптам - гул // I трэск*

сукоў. // *Машына немцаў*, // *А на ёй – хлапцы*, // *I кожны, як герой* (П. Броўка). Паказчыкам значэння часу ў прыведзеных канструкцыях выступае акалічнасць *зноў і зноў*, якая ўказвае на паўтаральнасць падзеі, а значыць дзейнне адносіцца да цяперашняга часу. Падобныя канструкцыі з'яўляюцца яскравым сведчаннем таго, што тэмпаральнасць можа рэалізавацца і недзеяслоўнымі сродкамі.

Значэнне **будучага** часу ў эліптычных сказах мае больш разнастайныя спосабы выражэння. Аднак найбольш пашыранымі сродкамі выражэння значэння будучага часу з'яўляюцца акалічнасці, якія ўказываюць на тое, што дзейнне будзе адбывацца пасля моманту гутаркі: *Ты не забыўся, брат наш кроўны*, – // *Струменіў водар з родных слоў*, – // *Што маме, Сохві Пятроўне*, // *Праз месяц – семдзесят гадоў?* (Н. Гілевіч). Рэалізацыя часавых значэнняў ажыццяўляецца спосабам далучэння паказчыка тэмпаральнасці да сінтаксічнай пазіцый эліпсованага дзеяслова. Неабходна адзначыць, што ў аналізуемых канструкцыях назіраецца двухбаковая сувязь: датаўненні і акалічнасці рэалізујуць семантыку дзеяслова, а семантыка ўплывае на значэнне часу. Такім чынам, акалічнасць часу выконвае двайнную ролю: выступае ў якасці паказчыка семантыкі і тэмпаральнасці ў эліптычных канструкцыях: *Я ўжо ў сярэднім, брат, узросце*: // *Налета – семдзесят гадоў* (Н. Гілевіч). Лవайнай функцыя акалічнасці часу *налета* абумоўлена семантыкай названага кампанента. Аналагічная сітуацыя назіраецца і ў наступным сказе: *Яны ў Гародні, бы ў палоне*. // *Такі ўжо час...* // *Ідзеш далей...* // *Турботы – заўтра, а сядзядня* // *Ты бесклапотны салавей* (Л. Дранько-Майсюк). Частае выкарystанне акалічнасцей часу ў функцыі паказчыка значэння тэмпаральнасці тлумачыцца тым, што форма простага будучага часу з'яўляецца немаркіраванай – не мае прямых спосабаў выражэння, акрамя дзеяслоўных.

Эліптычныя сказы з будучым складаным часам могуць супадаць у аманімічных формах з канструкцыямі, дзе дзеяслоў буду выступае часткай састаўнога іменнага выказніка: *A хто над гуртам, над калектывам будзе?* Прыведзены прыклад з'яўляецца неадназначным паводле семантыкі: яго можна кваліфікаваць і як эліптычны сказ з апушчаным дзеясловам *A хто /стаіць/ над гуртам, над калектывам будзе?* і як вытворную канструкцыю з трансфармаваным прэдыкатам, выражаным састаўным іменным выказнікам: *A хто над гуртам, над калектывам будзе?* Па прычыне падобнага супадзення розных канструкцый у адной аманімічнай складанай форме будучага часу ў эліптычных канструкцыях амаль не сустракаецца.

У сказе *Яшчэ навінау сумненне і нечаканасцю азы: пасля завеі – пацяпленне, пасля адлігі маразы* (А. Разанаў) значэнне будучага часу выражаеца дзяякуючы акалічнасцям *пасля завеі і пасля адлігі*, якія ўказваюць на паслядоўнасць ажыццяўлення падзеі і могуць спалучацца з дзеясловамі будучага часу.

Паказчыкамі значэння будучага часу ў эліптычным сказе могуць выступаць *злучнікі і іх функцыянальныя аналагі* ў спалучэнні з часціцамі: *Вось яшчэ некалькі дзён і мы ў Царыцыне, потым паварот на Пойнач, пару тыдняў, ад сілы месяца, і мы за Москвой, і Расія ля наших ног* (А. Макаёнак). Часавыя адносіны рэалізујуцца спосабам паслядоўнага ўжывання акалічнасцяў часу *потым, пару тыдняў, ад сілы месяца*. У дадзеным выпадку важную ролю ў рэалізацыі пэўнага значэння часу адыгрывае і паралелізм структур.

Адносіны паралельнага часавага плану могуць рэалізувацца як паміж алнароднымі выказнікамі, адзін з якіх эліпсованы: *Вось пераначуем, а заўтра ранічкай усіх параненых – у тыл* (В. Бікаў); так і паміж часткамі складанага сказа *Якая розніца, чуляць чи зубамі? Вайна вось-вось скончыца, а на гімнасцёры адны гузі*. *Хоць бы нашыўку якую* (А. Дудараў). Значэнне будучага часу эліпсованага дзеяслова з'яўляецца аналагічным значэнню часу экзэмплічна выражанага алнароднага выказніка. Аналагічнасць часавых форм абумоўлена агульным тэмпаральным планам сказа.

У фарміраванні агульнага часавага плану паралельных сінтаксічных структур можа выкарыстоўвацца злучнік *i* (*ды*), які паказвае, што дзейнне, выражанае эліпсованым дзеясловам, адбываецца пасля асноўнага: *Кончу ваявіць – i да вас, у Антоніва...* (А. Дудараў); *A ён дэмабілізаваўся – i ў Польшчу* (А. Макаёнак); *Скончым школу – i за працу, не пратусі i на амат дня* (П. Броўка); *A то вазьму вось гэтывя два экземпляты, – яго i мой – ды ў райком* (А. Макаёнак); *Набяром каменняў бось i – у гарогу* (І. Козел); *Надакучыла ўжо вандраваць. Два-трэй, откістайм – i зноў на новае месца. Горш цыган* (А. Макаёнак); *Дуга перацячэ ў прасцяг – // I цяжар гадоў – з плячэй* (Т. Бондар).

Значэнне будучага часу можа рэалізувацца і на ўзроўні звязнага тексту. Акалічнасць часу *наперадзе, з гадамі* (1) і *пасля* (2) указваюць на тое, што дзейнне будзе адбывацца ў будучым. Таму агульны часавы фон ахоплівае ўсе астатнія канструкцыі ў структуры складанага сінтаксічнага цэлага: – *Што наперадзе з гадамі?* // *Лёс. Жыццё. А можа бой?* – // *Ходзіць ён паміж кустамі, разважаючы з сабой* (П. Броўка); *A што пасля. За ім.* // *Уваскрашэнне? Змрок нябыту?* // *Усё ўжо на-*

чыста забыта (Т. Бондар). Необходима адзначыць, што далучальная сінтаксічная сувязь на ўзору і складанага сінтаксічнага цэлага дазвале рэалізацаць неабходнае значэнне часу.

Дзеянні, на якія ўказваюць экспліцытна выражаны і эліпсаны выказнікі, могуць супрацьпастаўляцца паміж сабой. У такіх выпадках значэнне часу эліптычнай канструкцыі прасціруецца на значэнне часу поўнай канструкцыі. Прычым падобныя сінтаксічныя з'явы могуць мець рознае структурнае афармленне: эліптычнай і поўнай часткі могуць уваходзіць у склад складанага сказа або ўтвараць складанае сінтаксічнае цэлае: *Зараз памераем ціск. А потым укольчык* (А. Макаёнак); *Ты пабудзь, а я – на хвілінку* (В. Быкаў). У падобных канструкцыях сродкам сувязі паміж сінтаксічнымі структурамі выступае злучнік *а*. Необходима адзначыць, што паралелізм структур адыхрывае выключна важную ролю ў рэалізацыі значэння часу ў эліптычных канструкцыях.

Паралелізм структур дазвале рэалізацаць значэнне будучага часу нават пры адсутніці прамога ўказанія на яго: *От зараз праверым! От зараз – у міліцию* (І. Мележ). Могуць выступаць у якасці паказчыка значэння тэмпаральнасці акалічнасці тыпу *хутка, заўтра, калі*, якія спалучаюцца толькі з дзеясловамі са значэннем будучага часу: *А калі – у сваты? – запытала Яўхім тым жа патрабавальным тоналам* (І. Мележ); *Заўтра – у атрад* (В. Быкаў); *Мы хутка – дадому* (Б. Мікуліч).

Значэнне будучага часу ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова можа рэалізацаць і пры дапамозе спалучэння акалічнасці часу з узманяльнай часціцай: *Хутка мы ўсёй сямейкай – ды ў кругіз вакол Еўропы* (М. Матукоўскі).

Сінтаксічны паралелізм у эліптычных канструкцыях стварае спрыяльныя ўмовы і для рэалізацыі значэння *прошлага часу*. Назване значэнне часу можа рэалізацаць ў эліптычнай канструкцыі з аднароднымі выказнікамі, адзін з якіх эліпсаны: *Як толькі пачынала вечарэць, разбіралі інструмент і – на станцыю* (В. Быкаў). Агульны часавы план паведамлення з'яўляецца паказчыкам тэмпаральнасці ў прыведзеных сказах. Паслядоўнасць падзей, перадавасмая аднароднымі членамі сказа, таксама фарміруе часавы план паведамлення, які ахоплівае і эліпсаны дзеяслово: *I тады Ваня Шчарбак падхапіў свой аўтамат, узяў яшчэ ў Кікілдзе супрацьтанкавую гранату, скінуў шынель і – у трубу пад насыпам* (В. Быкаў); *А ён дэмабілізаваўся – і ў Польшчу!* (А. Макаёнак); *Старую ў час блакады ў лесе // Схапілі злыдні – і на здзек* (Н. Гілевіч). Адметныя харарактар падобнымі сказам надае

злучнік *і*, які адносіць дзеянне, выражанае эліпсаным дзеясловам, да агульнага часавага плану.

Паказчыкам тэмпаральнасці ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова можа выступаць і даданая часавая частка, якая ўказвае на парадак ажыццяўлення падзей. Яна звычайна здаймае пазіцыю перад эліпсаным дзеясловам і канкрэтны земантыку, але і граматычнае значэнне часу: *Хлопцы, як сцямнелася, гародамі – на дарогу* (В. Быкаў). Граматычнай формай дзеяслова ў даданай частцы *стямнелася* абмяжоўвае значэнне часу галоўнай часткі. Магчымасць рэалізацыі значэння ў цяперашняга і прошлога часу ў частцы з эліпсісам дзеяслова выключаеца.

Дзеяслоу *бывала* таксама часам выступае ў якасці паказчыка тэмпаральнасці, які ўказвае на значэнне даўномінулага часу. У сказе *Бывала, у выхадны дзень збярэмся мы і – на Дняпро... і давай песні. А то пасядзем на лодкі і ўніз па цячэнню* (А. Макаёнак); *Цяпер зусім іншы час, // Другімі сталі ё мы. // Бывала, прыходзя на кірмаш //* Ды з гора да карчмы (П. Броўка) матэрыйальная выражаныя дзеясловы ўжыты ў форме будучага часу, аднак дзеяслоу *бывала* ўказвае на кантэкстуальнае значэнне даўномінулага часу.

Адметнымі з'яўляюцца выпадкі, калі ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова матэрыйальная выражасць толькі адзін аднародны член, а астатнія эліпсуюцца. У такіх канструкцыях тэмпаральным паказчыкам для апушчаных дзеясловаў з'яўляецца адзіны матэрыйальная выражаны дзеяслоу у спалучэнні са злучнікамі, якія ўказваюць на паслядоўнасць падзей, пегода заемых эліпсанымі дзеясловамі: *Тамара Паўлаўна прыехала і рапортуе, начальніка за рукаў і ў Вярхоўны Савет. А той яму скротылаказ – праписаць* (А. Макаёнак). У прыведзенай канструкцыі ўдасладняючы паслядоўнасць падзей дапаўненні, што ўказваюць на суб'ект дзеяння, а таксама акалічнасці способу дзеяння і месца.

Значэнне прошлага часу можа рэалізацаць і ў складаных канструкцыях, у адной з частак якіх эліпсаны дзеясловоу. У такім выпадку паказчыкам выступае матэрыйальная выражаны дзеяслоу першай часткі ў спалучэнні са злучнікам, які ўказвае на парадак ажыццяўлення падзей: *Але во выраслі дзеці, толькі б уздыхнуць з палёгкай, ды тут – вайна* (В. Быкаў); *Знікла ўсё ранейшае, толькі – успаміны* (П. Броўка). У падобных канструкцыях агульны часавы план галоўнай часткі выступае адзінным паказчыкам тэмпаральнасці. Гэта абумоўлена шырокім спалучальнасцымі здольнасцямі кампанентаў, што ўваходзяць у склад эліптычнай часткі. Яны практична могуць

спалучацца з дзеясловамі з рознымі значэннямі часу: *Тут пачалася вайна / Тут пачынаеца вайна / Тут пачнеца вайна; Толькі засталіся ўспаміны / Толькі засталаоца ўспаміны / Толькі застанууца ўспаміны*. Аднак пры гэтым часам адбываюцца катэгарыяльныя змены кампанетаў сінтаксічнай адзінкі.

Значэнне прошлага часу можа рэалізавацца і ў складаным сказе, дзе эліпсуюцца дзеясловы як у першай, так і ў другой частках. У падобных канструкцыях паказчыкам тэмпаральнасці выступаюць дзеясловы-звязкі, што ўказваюць на значэнне часу ў сінтаксічнай канструкцыі: *А як пешы на парог, я на канапу і пачаў галасіць-прыворваць, усё больш пра тыф* (М. Матукоўскі). Дзеяслоў-звязка пачаў абмяжоўваць колькасць магчымых значэнняў часу, што могуць рэалізавацца ў дадзенай канструкцыі.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі часта выступаюць базай для рэалізацыі значэнняў часу. У падобных канструкцыях дзеясловы са значэннем прошлага часу ўжываюцца некалькі разоў, і таму частка з апушчаным выказнікам прымас агульнае для канструкцыі значэнне часу: *Яно – то, пастараўшыся, можна было б перабраца, але нялішне кватіў на гэта Кузьма: пасля Чырвонай Армii – паны; так і чакаў ён усё перамены* (К. Чорны).

Таксама вельмі часта ў якасці паказчыка значэння прошлага часу выкарыстоўваюцца адзінкі звышсказавага ўзроўню. Значэнне часу задасцца першай, поўнай, канструкцыяй. Астатнія сказы, у тым ліку і эліптычныя, прымасаюць часавы фон стрыжнёвага сказа: *Ну, як жывеца? Як работа? – // Жывём... Працуем і жывём! – // Сказала неяк бестурботна. – // А вы – надоўга ў родны дом?* (Н. Гілевіч); *Як з хваробы я ачнуўся, // Дзе ляжаць... Адказны год. // У Маскву мяне на курсы камандзіраў – // І на фронт* (П. Броўка); *Завязла яго ў Мінск. Аперацыю яму зрабілі. А назаўтра – вайна* (А. Макаёнак).

Агульны часавы план стрыжнёвага сказа можа выступаць у якасці паказчыка тэмпаральнасці ў спалученні з унутрысказавым сінтаксічным паралелізмам: *Надакучыла ўжо вандраваць. Два-тры дні паставім – і зноў на новае месца. Горш чыган* (А. Макаёнак). У падобных сказах экспліцитна выражаны аднародны выказнік мае форму будучага часу, а значэнне – прошлага. Часавы фон у такіх канструкцыях задасцца значэннем часу стрыжнёвага сказа - *надакучыла вандраваць*. У канструкцыі яскрава рэалізуецца значэнне прошлага часу.

Відавочна, што паралелізм структур на ўзроўні арганізацыі звязнага тексту таксама мае здольнасць рэалізаваць небайдонае значэнне часу ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова.

І зусім рэдка паказчыкам значэння прошлага часу можа выступаць і акалічнасць, якая ўказвае на тое, што дзеянне адбылося да моманту гутаркі: *Ты разумееш – я ж толькі са стэпу* (В. Быкаў).

Як бачна, катэгорыя тэмпаральнасці ў эліптычных канструкцыях рэалізуецца недзеяслоўнымі паказчыкамі значэнняў часу. Да найбольш пашыраных адносяцца ўнутрысінгматычныя паказчыкі тэмпаральнай насті – *акалічнасці часу*. Канкрэтныя значэння часу адбываюцца на аснове семантычнай спалучальнасці, у выніку якой акалічнасць абмяжоўвае часавае значэнне эліпсаванага дзеяслова ў конкретным сказе.

У якасці паказчыка тэмпаральнасці можа выступаць і *сінтаксічны паралелізм*. Сінтаксічны паралелізм аб'ядноўвае або аднародныя выказнікі, адзін з якіх эліпсаваны, або дзве предыкатыўныя часткі, адна з якіх эліптычная, або два і большія сказы ў структуры складанага сінтаксічнага цэлага, адзін з якіх эліптычны. У падобных выпадках значэнне часу эліпсаванага дзеяслова або эліптычнай часткі складанага сказа вызначаецца на аснове значэння часу маэрыяльна выражанага дзеяслова. Сінтаксічны паралелізм дазваляе сформіраваць агульны часавы план, на які і праецыруецца значэнне часу эліпсаванага дзеяслова.

У эліптычных сказах з семантыкай статальнай лакалізацыі ў якасці паказчыка тэмпаральнасці выступаюць дэтэрмінаваныя *акалічнасці*. Структурна-семантычныя «сабівасці» падобных канструкцый дазваляюць адносіць іх да плану ці перашынга часу. Значэнне будучага або прошлага часу працує ледзявае ававязковое ўжыванне дзеяслова *быць* у неабходнай тэмпаральнай мадыфікацыі. Прычым паказчык тэмпаральнасці *быць* можа змянічацца як у самой канструкцыі з семантыкай статальнай лакалізацыі, так і ў папярэдній з паралельнай структурай.

У складаным сінтаксічным цэлым, дзе ўсе сказы эліптычныя, канкрэтныя звязкі тэмпаральнасці выступаюць паказчыкам значэння часу першай канструкцыі. Астатнія канструкцыі набываюць тэмпаральны фон першага сказа.

Паказчыкам тэмпаральнасці ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова выступае і даданая часавая частка, што ўказвае адначасова і на паралак ажыццяўлення падзеі, і на канкрэтнае значэнне сінтаксічнага часу.

Відавочна, што рэалізацыя катэгорыі тэмпаральнасці ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова ажыццяўляецца самымі рознымі сінтаксічнымі сродкамі, якія адносяцца да розных сінтаксічных узроўняў, а часам

і да розных моўных адзінак. Гэты фактар з'яўляецца абавязковай умовай афармлення эліптычнага сказа ў паўнацэнную камунікатыўную адзінку. Заканамернасці функцыяновання эліптычных канструкцый прадугледжваюць абавязковую рэалізацыю прэдыкатыўных катэгорый недзеялоўнымі сродкамі, якія здольны кампенсаваць адсутнасць дзеяслова і выразіць называныя катэгорыі іншым спосабам.

#### REALISATION OF THE CATEGORY OF TEMPORALITY IN ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS WITH VERB ELLIPSIS

##### SUMMARY

The article is devoted to one of the actual problems of modern linguistics – the problem of realization of predicative categories in constructions with the verb ellipsis. In the article laws of functioning of elliptical sentences in the Belarusian language are researched, expression of predicative categories with the nonverbal means is implied. It is revealed that realization of temporality in the constructions with the verb ellipsis is carried out with the help of the following language levels: insidesyntagmatical, syntagmatical and supersyntagmatical and also with the help of parallelism of structures and semantic filling of the subordinate parts of the sentence.

*Leonarda Dacewicz*

*Białystok*

#### Antroponimia Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim w kontekście polskiej i wschodniosłowiańskiej kultury nazewniczej

Wielkie Księstwo Litewskie dzięki tolerancyjnej polityce wewnętrznej stało się azylem dla prześladowanych w różnych częściach Europy grup religijno-etnicznych, wśród których znaleźli się także przybywający ze Złotej Ordy i Krymu Tatarzy. Początki osadnictwa tatarskiego sięgają czasów księcia Witolda. Z różnych powodów (też jako jeńcy wojenni) przybywali oni w kolejnych stuleciach<sup>1</sup>.

Tatarzy litewscy, jednolici pod względem religijnym, od początków osadnictwa byli zróżnicowani pod względem społecznym, ekonomicznym i prawnym. W opracowaniach historycznych poświęconych osadnictwu tatarskiemu w Wielkim Księstwie Litewskim wyodrębnia się cztery grupy osadników: Tatarów huzarskich, Tatarów kozaków, Tatarów prywatnych i miejskich. Stojący najwyżej w hierarchii społecznej Tatarzy hospodarscy posiadali majątki ziemię z nadania wielkiego księcia i mieli obowiązek pełnić służbę wojskową konno. Tatarzy kozacy, grupa uboższa, z tytułu posiadania ziemi miały obowiązek pełnić służbę wojskową pieszo. Status kozaków prywatnych, osiadłych w dobrach ziemskich magnatów litewskich, był podobny. Tatarzy, zamieszkujący w miastach trudnili się furmaństwem, gospodarstwem, zajmowali się handlem końmi, uprawą warzyw, byli konowałami<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> L. Krawiec, *Zarys dziejów ludności tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej*, [w:] *Tatarzy w Polsce*, nr. 19, Wilno 1936, s. 10; J. Sobczak, *Położenie prawnego ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim*, Poznań 1984.

<sup>2</sup> G. Błaszczyk, *Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492–1569*, Poznań 2002, s. 231; P. Borawski, *Struktura społeczna Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim*, „Acta Baltico-Slavica”, t. XIX, 1990, s. 316; L. Krawiec, op. cit.; J. Sobczak, op. cit.

narodów, które najogólniej mówiąc, nie lubią się. Z licznie przytoczonych przykładów literatury rosyjskiej dawnej i współczesnej wyłania się najczęściej gorzki, smutny, czasami sarkastyczny lub wręcz groteskowy obraz Polaka, który – przypuścić należy – koresponduje z portretem Rosjanina, bowiem wielu rosyjskich pisarzy nie szczędziło i nie szczerdzi nadal krytyki własnemu narodowi. Pocieszająca wydaje się myśl, że stereotypy są zjawiskiem historycznym zmiennym, a „świadomość niedoskonałości własnego narodu i samokrytycyzm są (...) najlepszą drogą do budowania właściwych relacji między narodami.”

Recenzowana książka ze wszech miar zasługuje na uznanie. Po pierwsze jest niezwykle pasjonującą lekturą, która otwiera nowe perspektywy na wiele aktualnych spraw, z pozoru znanych. Po drugie, w dobie globalizacji i wzmożonych kontaktów międzynarodowych, obcowanie z kulturą własną i obcą zmusza do refleksji, jak wypracować kulturę wspólną, by nie była to tylko fikcja, czy kontakty kulturowe nie są przypadkiem tą przestrzenią, na której można byłoby budować nowe, może lepsze relacje między narodami, chociażby po to, by stare stereotypy nie miały racji bytu. I wreszcie przyjemność sprawia obcowanie z estetycznie i starannie wykonaną książką.

Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska

## STUDIA WSCHODNIOŚLOWIAŃSKIE TOM 10, ROK 2010

### SPIS TREŚCI

Jubileusz Profesora Romana Hajczuka .....	3
Bibliografia prac Profesora Romana Hajczuka .....	7
Aleksander Zubow (Александр Зубов) – Двуязычные и многоязычные словари – как основа обучения лексике русского языка .....	17
<b>JEZYKOZNAWTWO</b>	
Elżbieta Bogdanowicz – Wartości konotacyjne nazw własnych (na przykładach prasy polskiej i rosyjskiej) .....	23
Lilia Citko – Litwa etniczna i jej władcy na kartach „Kroniki Bychowca” ..	33
Natalia Czajka (Наталия Чайка) – Рэалізацыя татарскіх тэмперацый ў канструкцыях з эліпсамі і дзеясловамі .....	45
Leonarda Dacewicz – Antroponimia Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim w kontekście polskiej i wschodnioślawnijskiej kultury nazewnictwa .....	63
Sergiusz Griniewicz (Сергей Гриневич) – К вопросу о методах лингвистических исследований .....	75
Łukasz Karpinski – Podstawy sporządzania modułowego słownika terminologii branżowej .....	91
Michał Kondratuk – O kilku powszechnych na Białostocczyźnie nazwiskach pochodzących z litewskiego .....	117
Małgorzata Kuriałowicz – Словообразовательные отличия русского церковнославянского языка от старославянского языка на материале Евангелия XVIII века. Дублеты .....	127
Jerzy Lukzyn – Słownik dydaktyczny terminologii lingwistycznej .....	133
Evguenia Maximowitch – Актуализация новой лексики русского языка чисто язычного происхождения – семантические изменения .....	141
Małgorzata Michaluk – О некоторых аспектах языка современной российской прессы (на основе материалов из журнала <i>Русская речь</i> с 2007 по 2009) .....	155
Julia Nikitina (Юлия Никитина) – Антропонимы в урбанонимии славян: сопоставительный аспект (на примере урбанонимиконов Минска, Варшавы и Софии) .....	167
Anna Romanik – Neosemantycyzacja (derywacja semantyczna) jako źródło nominacji w języku rosyjskim (na materiale nazw ubiorów) .....	183

narodów, które	аббревиатур в русском специальном
klódów literat	..... 191
smutny, czas	wisk prozодических i rosyjskiej
należy k	..... 209
szerzdzile	ая оценочная коннотативная
myśl, że	мере русской общественно-
nalość	..... 221
właś	swistyka dzisiaj
n:	..... 229
	словия как объект опису лексикографического
	..... 235

## DAKTYKA

Andrzej Boguslawski — Словоизменение в преподавании русского языка полякам. Несколько указаний по вопросу о глоттодидактическом приоритете	..... 243
Dorota Dziewanowska — Czymiki determinujące kształcenie kompetencji międzykulturowej w procesie nauczania języka obcego	..... 255
Marzanna Karolczuk — O nauczaniu drugiego języka obcego (analiza programów nauczania języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego)	..... 265
Krzysztof Rutkowski — Историко-лингвистический экскурс на занятиях русского языка	..... 277
Ludmiła Szypielewicz (Людмила Шипилевич) — Особенности текстов из Интернета и их использование в обучении русскому языку как иностранному	..... 285

## DEBIUTY NAUKOWE

Michał Mordani — Współczesne typy nazw ulic Bielska Podlaskiego	..... 293
Iwona Ostaszewska — Literatura rosyjska wobec problemów ekologii. Rekonwersja	..... 305

## RECENZJE

Jolanta Chomko, Joanna Dziedzic: <i>Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe</i> . Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Białystok, 25-26 września 2009 r., pod red. M. Kondratuka i B. Siegienia, Białystok 2009	..... 319
Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: <i>Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu</i> . Redakcja: Monika Kostaszuk-Romanowska, Anna Wieczorkiewicz, Białystok 2009	..... 323

## CONTENTS

Jubilee of Professor Roman Hajczuk	..... 3
The Complete Bibliography of the Works of Professor Roman Hajczuk	..... 7
Aleksander Zubow (Александр Зубов) — Bilingual and Multilingual Dictionaries as Foundation of Russian Teaching	..... 17

## LINGUISTICS

Elżbieta Bogdanowicz — Connotative Values of Proper Names (Based on Examples from Polish and Russian press)	..... 23
Lilia Citko — Ethnic Lithuania and its Rulers as Documented in „Kronika Bychowca”	..... 33
Natalia Czajka (Наталия Чайка) — Realisation of the Category of Temporality in Elliptical Constructions with Verb Ellipsis	..... 45
Leonarda Dacewicz — The Process of Shaping Tatar Anthroponymy in the Grand Duchy of Lithuania in Context of Polish and East Slavic Onomastic Culture	..... 63
Sergiusz Griniewicz (Сергей Гриневич) — Concerning Methods of Linguistic Investigations	..... 75
Łukasz Karpinski — Basis of Construction of Modular Terminological Dictionary	..... 91
Michał Kondratuk — On Some Common Surnames of Lithuanian Origin Appearing in the Region of Białystok	..... 117
Małgorzata Kurianowicz — Derivational Differences between Russian Church Slavonic and Old Church Slavonic on the Basis of Jableczynska Gospel (18 <sup>th</sup> century). Doublets	..... 127
Jerzy Lukszyn — Learner's Dictionary of Linguistic Terminology	..... 133
Evguenia Maximovich — Updated Version of the New Russian Lexis — the Semantic Changes within the Lexis	..... 141
Maryna Michaluk — Review of the State of Research on Contemporary Russian Pre-Congitive Language (Based on Publications in the Periodical <i>Russkaya Reč</i> 2007–2009)	..... 155
Juliia Nikitina (Юлия Никитина) — Antroponyms in the Slavonic Urbanonym System: Commemorative Aspect (on the Material of Urbans Titles of Minsk, Warsaw and Sophia)	..... 167
Anna Romanik — Semantic Derivation as a Source of Nomination in Russian Language (on Clothing Vocabulary)	..... 183
Stanisław Szadyko — The Role and the Place of Abbreviations in the Russian Special Language of the Informatics	..... 191
Dorota Szymaniuk — Interpretation of Prosodic Phenomena and Russian Intonation	..... 209

Stanisław Szadyko — Роль и место аббревиатур в русском специальном языке информатики .....	191
Dorota Szymaniuk — O interpretacji zjawisk prozodycznych i rosyjskiej intonacji .....	209
Robert Szymula — Социально обусловленная оценочная коннотативная вариантивность терминов (на примере русской общественно-политической терминологии) .....	221
Jan Zaniewski — Antropolinguistica dzisiaj .....	229
Wanda Zmarzler — Присловия jako объект описания лексикографического .....	235

#### GLOTTODYDAKTYKA

Andrzej Bogusławski — Словоизменение в преподавании русского языка полякам. Несколько указаний по вопросу о глоттодидактическом приоритете .....	243
Dorota Dziewanowska — Czynniki determinujące kształtowanie kompetencji międzykulturowej w procesie nauczania języka obcego .....	255
Marzanna Karolczuk — О наuczaniu drugiego języka obcego (analiza programów nauczania języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) .....	265
Krzysztof Rutkowski — Историко-лингвистический экскурс на занятиях русского языка .....	277
Ludmiła Szypielewicz (Людмила Шипилевич) — Особенности текстов из Интернета и их использование в обучении русскому языку как иностранному .....	285

#### DEBIUTY NAUKOWE

Michał Mordau — Współczesne typy nazw ulic Bielska Podlaskiego .....	293
Iwona Ostaszewska — Literatura rosyjska wobec problemów ekologii. Rekonwersja .....	305

#### RECENZJE

Jolanta Chomko, Joanna Dziedziec: <i>Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe</i> . Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Białystok, 25–26 września 2009 r., pod red. M. Kondratuka i B. Siegienia, Białystok 2009 .....	319
Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: <i>Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu</i> . Redakcja: Monika Kostaszuk-Romanowska, Anna Wieczorkiewicz, Białystok 2009 .....	323

#### CONTENTS

Jubilee of Professor Roman Hajczuk .....	3
The Complete Bibliography of the Works of Professor Roman Hajczuk .....	7
Aleksander Zubow (Александр Зубов) — Bilingual and Multilingual Dictionaries as Foundation of Russian Teaching .....	17
 LINGUISTICS	
Elżbieta Bogdanowicz — Connotative Values of Proper Names (Based on Examples from Polish and Russian press) .....	23
Lilia Citko — Ethnic Lithuania and its Rulers as Documented in „Kronika Bychowca” .....	33
Natalia Czajka (Наталия Чайка) — Realisation of the Category of Temporality in Elliptical Constructions with Verb Ellipsis .....	45
Leonarda Dacewicz — The Process of Shaping Tatar Autopronouny in the Grand Duchy of Lithuania in Context of Polish and East Slavic Onomastic Culture .....	63
Sergiusz Griniewicz (Сергей Гриневич) — Concealing Methods of Linguistic Investigations .....	75
Lukasz Karpiński — Basis of Construction of Modular Terminological Dictionary .....	91
Michał Kondratuk — On Some Common Surnames of Lithuanian Origin Appearing in the Region of Białystok .....	117
Małgorzata Kurianowicz — Derivational Differences between Russian Church Slavonic and Old Church Slavonic on the Basis of Jableczynska Gospel (18 <sup>th</sup> century). Doubts .....	127
Jerzy Lukszyn — Learner's Dictionary of Linguistic Terminology .....	133
Evguenia Maximitch — Updated Version of the New Russian Lexis – the Semantic Changes within the Lexis .....	141
Maryna Michałek — Review of the State of Research on Contemporary Russian Press Language (Based on Publications in the Periodical <i>Russkaya Reč</i> 2007–2009) .....	155
Juha Nikitina (Юлия Никитина) — Autopronomials in the Slavonic Urbanonym System: Commemorative Aspect (on the Material of Urbans Titles of Minsk, Warsaw and Sophia) .....	167
Anna Romanik — Semantic Derivation as a Source of Nomination in Russian Language (on Clothing Vocabulary) .....	183
Stanisław Szadyko — The Role and the Place of Abbreviations in the Russian Special Language of the Informatics .....	191
Dorota Szymaniuk — Interpretation of Prosodic Phenomena and Russian Intonation .....	209

Robert Szymula — Variants of Terms with Social Connotative Judgment (on Example of Russian Social and Political Terminology) . . . . .	221
Jan Zaniewski — Anthropolinguistics Today . . . . .	229
Wanda Zmarzer - Proverbs as an Object of Lexicographical Description . . . . .	235
 GLOTTODIDACTICA	
Andrzej Bogusławski — Inflection in Teaching Russian to Polish Students. Some Recommendations Concerning Glottodidactic Priorities . . . . .	243
Dorota Dziewanowska — Factors Determining the Formation of Intercultural Competence in the Process of Foreign Language Teaching . . . . .	255
Marzanna Karolczuk — On the Teaching Second Foreign Language (the Analysis of Syllabi for English, German and Russian) . . . . .	265
Krzysztof Rutkowski — Historical-linguistic Comments in Russian Language Courses . . . . .	277
Ludmila Szypielewicz (Людмила Шипелевич) — Specificity and Use of Written Materials Published on the Internet in Teaching Russian Language . . . . .	285
 DEBUTS	
Michał Mordai — Contemporary Types of Street Names in Bielsk Podlaski	293
Iwona Ostaszewska — Russian Literature Towards Problems with Ecology. Reconnaissance . . . . .	305
REVIEWS . . . . .	319

**Zasady publikowania w roczniku  
„Studia Wschodniosłowiańskie”**

1. Rocznik „Studia Wschodniosłowiańskie” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd nie publikowane. Wszystkie artykuły publikowane w roczniku są recenzowane.
2. Rocznik „Studia Wschodniosłowiańskie” zamieszcza materiały w językach wschodniosłowiańskich, języku polskim oraz w innych językach europejskich. Do tekstu prosimy dołączyć angielską i rosyjską wersję tytułu.
3. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:
  - a) recenzje intrytoryczne, oceniące i polemiczne, o objętości do 5 stron maszynopisu;
  - b) informacje o książkach o objętości do 2 stron maszynopisu;
  - c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości 3 stron maszynopisu.
4. Wymogi techniczne:
  - a) teksty prosimy przesyłać w dwóch egzemplarzach w postaci wydruków komputerowych wraz z dyskietką w programie Word (7.0);
  - b) wszystkie teksty winny zawierać streszczenie w języku angielskim (do 0,5 stronicy);
  - c) w teksthach w języku polskim, angielskim i innych językach europejskich cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);
  - d) tytuły utworów literackich występujących w tekście w języku polskim, angielskim i innych językach europejskich po raz pierwszy winny posiadać w nawiązaniu wersję oryginalną (nie w transliteracji);
  - e) maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;
  - f) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (1800 znaków na stronie);
  - g) objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu;
  - h) opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:

Książka:

- J. Kowalski, *Historia literatury*, Kraków 1990, s. 23.  
Ibidem, s. 12.  
J. Kowalski, *Historia...*, s. 56.

Fragmenty książek:

- A. Nowak, *Z dziejów piśmiennictwa*, [w:] *Historia cywilizacji*, Warszawa 1987, s. 98.  
ibidem, s. 13.  
A. Nowak, *Z dziejów...*, s. 135.

Artykuł w czasopiśmie:

- L. Nowacka, *Teoria aktów mowy*, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.